

1 Беларусь 1

6.15 «Існасць».
6.45, 21.45 Меладрама «Я побач». 1—4-я серыі (16+).
8.15 «Кулінарная дыпламатыя» (12+).
8.50 Выпускныя экзамены па беларускай і рускай мовах, па матэматыцы за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі (з сурдаперакладам).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 «Маршрут пабудаваны» (12+).
9.45 «Здароўе» (12+).
10.40 «Дача» (12+) [СЦ].
11.20, 12.10 Меладрама «Саламонава рашэнне». 1—4-я серыі (16+).
15.15 «Краіна».
15.45 Меладрама «Усё вернецца». 1—4-я серыі (16+).
20.00 «Макаёнка, 9».
21.00 «Панарама».
1.00 Серыял «Сваты-5» (12+).
1.55 «Дзень спорту».

2 Беларусь 2

6.55 Серыял «Цэнтральная бальніца» (16+).
8.30, 21.55 «Тэлебарометр».
8.35 Анімацыйны фільм «Як прыручыць дракона» (0+).
10.05 «Пагоня за смакам» (16+).
11.00 «Хто я?» (12+).
11.20 «Капейка ў капейку» (12+).
11.55 «Камень, нажніцы, папера» (16+).
12.35 «Муж напракат» (16+).
13.30 «Вясельны памер» (16+).
14.30 «Калі мы дома». Скетчкам (16+).
15.00 Фэнтэзі «Беласнежка: помста гномаў» (12+).
16.50 «Тата папаў» (16+).
17.45 «Да пабачэння» (16+).
18.30 Трылер «Ілюзія падману» (16+).
20.20 Трылер «2:22» (12+).
22.00 «Спортлато 6 з 49», КЕНО.
22.05 Прыгоды «Індыяна Джонс і Каралеўства хрустальнага чэрапа» (12+).

3 Беларусь 3

7.35 «Сіла веры».
8.00, 15.50, 20.15 Навіны культуры.
8.20, 16.10, 20.35 «Гэты дзень».
8.25 М/ф (0+).
8.40 «Снежная каралева». Фільм-казка (6+).
10.00 «Жывая культура». Тэхналогія вырабу шчэпавай птушкі-абярэга (Бярозаўскі раён, Брэсцкая вобласць).

10.20 «Беларуская кухня». Фаршыраваны шчупак.
10.55 «Спявае Беларусь».
11.50 «Тры талеры». Маст. фільм (6+) [СЦ].
15.25 «Навукаманія» (6+).
16.15 «Тум-пабі-дум». Драма (0+) [СЦ].
17.55 «Дзесяць фатаграфій». Міхаіл Баярскі (12+).
18.30 «Мама». Маст. фільм (6+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вусаты нянь». Камедыя (6+).
22.15 Юбілейны канцэрт Беларускага народнага аркестра Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.
23.55 «Святло далёкай зоркі». Памяці народнага артыста Беларусі Сяргея Жураўля.

5 Беларусь 5

7.00 Легенды сусветнага спорту.
7.30 Фактар сілы.
8.00 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Іслач» (Мінскі р-н) — «Тарпеда-БелАЗ» (Жодзіна).
10.00 Гандбол. Кваліфікацыя да ЧС-2019. Жанчыны. Плэй-оф. Беларусь — Нарвегія.
11.35 Спорт-мікс.
11.45 Вялікі спорт.
12.30 Веславанне на байдарках і каноэ. Кубак свету. Дуйсбург.
14.20 Тэніс. «Ралан Гарос».
16.10 Наша Алімпіяда.
16.40 Спорт-цэнтр.
16.50 Валејбол. Залатая Еўраліга. Жанчыны. Беларусь — Іспанія.
18.50 Трэнеравачны дзень.
19.20 Валејбол. Залатая Еўраліга. Мужчыны. Беларусь — Украіна.
21.20 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Фінал. Прэ'ю.
21.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Фінал. «Тотэнхэм» (Англія) — «Ліверпуль» (Англія).

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны».
7.10 «Іграй, гармонік любы!» (6+)
8.00 «Аляксандр Міхайлаў. Толькі галоўныя ролі» (16+).
9.10 «Хіт на сняданак» (12+).
9.50 «Тэорыя змовы» (16+).
10.45 «Ідэальны рамонт» (6+).
11.55 «Вакол смеху» (16+).
12.30 Серыял «Вяскоўшчына» (12+).
16.20 «Хто хоча стаць мільянерам?» (12+)
18.00, 21.10 «Сёння ўвечары» (16+).
20.00 «Нашы навіны». Суботні выпуск.
20.45 «Метэагід».

22.15 Маст. фільм «Без мяне» (12+).
0.05 Да 85-годдзя касманаўта. «Касмічная адысея Аляксея Лявонова» (12+).

СТБ

6.10 «Ежа багоў».
7.50 «Анфас».
8.10 «Самая карысная праграма» (16+).
9.00, 11.05, 23.20 Дакументальны праект (16+).
10.00 «Мінск і мінчане».
10.35 «Цэнтральны рэгіён».
12.55, 13.40 «Дзяржаўная граніца. Кур'еры страху». Маст. фільм (12+).
13.30, 16.30, 19.30 Навіны «24 гадзіны».
15.10, 16.50 «Дзяржаўная граніца. Афганскі капкан». Маст. фільм (12+).
17.35 «Дзяржаўная граніца. Смяротны ўлоў». Маст. фільм (12+).
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Дзяржаўная граніца. Ілжывая цэль». Маст. фільм (12+).
22.00 Рэспубліканскае свята «Апошні званок» (12+).

МІР

6.00 М/ф (0+).
6.15 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).
6.30 «Саязнікі» (12+).
7.05 «Такія розныя» (16+).
7.35 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
8.00 «Каханне без межаў» (12+).
9.00 «Вой, мамачкі!» (12+)
9.25 «Наша кіно. Гісторыя вялікага кахання» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Навіны.
10.15 «Як у рэстаране» (12+).
10.45 Маст. фільм «Мэры Попінс, да пабачэння!» (6+)
13.45, 16.15, 19.15 Серыял «Вялікі перапынак» (0+).
20.15 Маст. фільм «Адзінокім даецца інтэрнат» (6+).
25.05 Маст. фільм «Старыя-разбойнікі» (12+).
00.00 Маст. фільм «Помста і закон» (16+).
3.30 Маст. фільм «Музычная гісторыя» (12+).
4.55 Маст. фільм «Каменная кветка» (12+).

8 канал

7.00, 19.00, 21.15, 0.55 «Надвор'е + Эрана».
7.05 М/ф «Баранчык Шон».
7.15 Дак. фільм.
8.00 М/ф «Упс. Ной сплыў».
9.25 «Утрамдзія».
9.30 Фантастыка «Чалавек-па-вук».
11.45 Дэтэктыў «Мегрэ на скрыжаванні» (16+).
13.20 Камедыя «Дрэнная суседка».
14.50 «Глядзім усёй сям'ёй». М/ф «На востраве».
16.35 Дак. фільм «Дом. Спатканне з планетай».
18.40 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
19.05 Камедыя «З любоўю, Розі».
20.50 «Вечарніца» (0+).
21.05 «Фэшн is my прафэшн».
21.20 Драма «Апошняя танга» (16+).

РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Беларусі».
10.00 «Сто да аднаго» (12+).
11.00 Весткі.
11.30 «Пяцёра на аднаго» (12+).
12.20 «Па сакрэце ўсяму свету» (12+).

12.45 Маст. фільм «Развітанне славянкі» (16+).
14.30 Да Міжнароднага дня абароны дзяцей. «Фестываль «Аліна». Дак. фільм (12+).
15.55 Маст. фільм «Шчаслівае жыццё Ксеніі» (12+).
19.45 «Плюс-мінус». Надвор'е на тыдзень.
20.00 Весткі ў суботу.
20.55 «Прывітанне, Андрэй!» (16+)
22.55 Маст. фільм «Хросная» (12+).

НТБ—Беларусь

6.10 «Астрапрагноз».
6.20 «Terra incognita. Беларусь невядомая» (6+).
6.50 «Зразумець і абясшкодзіць» (12+).
7.20 «Падазраюцца ўсе» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сёння».
8.20 «НЗ.by».
8.50 «Урачэбныя тайны плюс» (12+).
9.25 «Гарады Беларусі» (6+).
10.25 «Галоўная дарога» (16+).
11.05 «Ежа жывая і мёртвая» (12+).
12.00 «Кватэрнае пытанне» (0+).
13.05 «Паедзем, паядзім!» (0+)
14.00 Маст. фільм «Суддзя-2» (16+).
16.25 «Следства вялі...» (16+)
17.15 «Сакрэт на мільён». Дзяніс Майданаў (16+).
19.00 «Цэнтральнае тэлебачанне».
20.35 «Ты супер!» Суперсезон. Фінал (6+).
22.50 Драма «Зладзеі ў законе» (16+).
0.25 «Сусветная закуліса. Прадка-зальнікі» (16+).

мой 8 канал

7.00, 19.00, 21.15, 0.55 «Надвор'е + Эрана».
7.05 М/ф «Баранчык Шон».
7.15 Дак. фільм.
8.00 М/ф «Упс. Ной сплыў».
9.25 «Утрамдзія».
9.30 Фантастыка «Чалавек-па-вук».
11.45 Дэтэктыў «Мегрэ на скрыжаванні» (16+).
13.20 Камедыя «Дрэнная суседка».
14.50 «Глядзім усёй сям'ёй». М/ф «На востраве».
16.35 Дак. фільм «Дом. Спатканне з планетай».
18.40 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
19.05 Камедыя «З любоўю, Розі».
20.50 «Вечарніца» (0+).
21.05 «Фэшн is my прафэшн».
21.20 Драма «Апошняя танга» (16+).

ВТВ ВТБ

6.05, 4.00 «Дурні і дарогі» (16+).
6.35 «Лаві момант» (16+).
7.25 М/ф «Джынглікі» (0+).
7.55 М/ф «Тры каты» (0+).
8.20 М/ф «Машыны казкі» (0+).
8.50 «Ералаш» (6+).
9.35, 0.10 «Уральскія пельмені» (16+).
10.40, 17.30 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
12.05, 5.10 «Супермамачка» (16+).
13.10, 1.10 Серыял «Вароніцы» (12+).
14.45, 2.25 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).
15.25 Камедыя «Спатканне ўспляваю» (12+).
19.00 Серыял «Кухня» (16+).



21.00 Серыял «#Сеня Федзя-2» (16+).
22.00 Крымінал «Ідэальны незнаёмец» (16+).
2.45 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Навіны культуры.
6.35 «Пешшу...» Масква Станіслаўскага.
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».
7.35 «Тэатральны летапіс». Станіслаў Любшын.
8.00 «Сіта і Рама». Серыял [СЦ].
8.45 «Першыя ў свеце». Дак. серыял.
9.00, 22.40 «Выпрабаванне невінаватасцю». Серыял.
10.15 «Назіральнік».
11.10, 1.35 «Аляксандра Пахмутава. Старонкі жыцця». 1984 год.
12.20, 18.45, 0.45 «Тым часам».
13.10 «Мікалай Пржавальскі. Экспедыцыя даўжынёў у жыццё». Дак. фільм [СЦ].

14.10, 21.15 «Невядомая планета Зямля» [СЦ].
15.10 «Эрмітаж» [СЦ].
15.40 «Белая студыя».
16.30 «Народжаная рэвалюцыяй». Маст. фільм [СЦ] (0+).
17.55 Інструментальныя канцэрты. Н. Мяскоўскі. Канцэрт для віяланчэлі з аркестрам.
19.45 «Галоўная роля».
20.30 «Добрай ночы, малыя!»
20.45 «Жаночы твар Расіі» [СЦ].
22.00 «Штучны адбор».
0.05 Дакументальная камера. «Пакаленне дворнікаў і вяртаўнікоў на рандэву з гісторыяй».
2.40 Сусветныя скарбы.

НОВАЛЬГИЯ Настальгія

6.00 Маст. фільм «Васіліса Прыгожая» (6+).
7.05, 9.45, 11.05, 14.30, 15.45, 17.00, 18.45, 20.20, 21.45, 23.00, 0.45, 2.35, 5.35 Музычная настальгія (12+).
7.50 Канцэрт гуртоў «Машына времени» і «Цветы» (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).
10.00 Маст. фільм «Іван» (16+).
12.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым. «Led Zeppelin». 2004 год (18+).
13.00 «Пад знакам задыяка. Вечар эпіграм». 1993 год (16+).
14.50, 20.50 М/ф «Бюро знаходак» (0+).
16.00, 22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Савецкія крамы». 2007 год (16+).
19.00 Маст. фільм «Вечны муж». 1-я частка (16+).
0.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1983-і. 4-я частка. 2009 год (16+).
1.00 Тэлеспектакль «Гульцы». Па аднайменнай камедыі М. Гогаля. 1978 год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год (16+).

4.00 «Пад знакам задыяка. Блізняты». 1993 год (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.50, 2.30, 6.00, 8.30, 10.30, 11.55, 18.15, 22.50 Тэніс. «Ралан Гарос».
2.00, 7.00, 11.25, 22.15 «Гейм, Шэт і Матс».
5.00, 7.30, 14.00, 23.45 Веласпорт. «Джыра д'Італія».
9.30 Фехтаванне. Серыя Гран-пры.
18.10 Веласпорт. «Джыра»-экстра.

»»» КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.50 Дзетародныя (16+).
2.35 Ч/Б (16+).
4.10 Вельмі моцна закаханы (16+).
6.05 Карсіканец (16+).
7.55 Захачу і саскочу (16+).
9.55 Ідэаль (18+).
11.40 Між анёлам і чортам (16+).



13.50 Адной левай (12+).
15.30 Дзяўчына з Джэрсі (16+).
17.25 Спадарыня пакаёўка (12+).
19.30 Даруй, хачу з табой ажаніцца (12+).
21.30 Ашаламляльныя фантазіі Чарлі Свона Трэцяга (16+).
23.05 Супернянь (16+).

ТВБ ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
7.00 «Школа доктара Камароўскага» (6+).
7.40 «Доктар І...» (16+)
8.10, 19.10, 2.55 «Адплата». Серыял (16+).
10.00, 23.50 «Улегцы» (12+).
10.30, 4.30 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).
12.10, 17.55 «Варажбітка» (12+).

13.20, 16.50 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.20 «Простыя складанасці» (12+).
14.55 «Нераскрытыя тайны» (16+).
15.55 «Натуральны адбор» (12+).
21.10 «Менталіст». Серыял (16+).
23.00 «90-я» (16+).
0.20 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
1.05 «Хуткасць». Баявік (16+).



TV 1000 ТБ1000

6.10 Д'ябал і Дэнзіл Уэбстэр (16+).
8.05 Маё вялікае грэскае вяселле-2 (16+).
9.50 Даруй, хачу з табой ажаніцца (12+).
11.55 Скана (16+).
13.35 Трывожны выклік (16+).
15.20 Выбар капітана Карэлі (16+).
17.45 Рэальнае каханне (16+).
20.15 Монстры на канікулах (6+).
22.00 Маёмасць з хвастом (12+).



23.50 Пастка (18+).
1.40 Моладзь (16+).
3.40 Прэстыж (16+).

ТВБ1000 Рускае кіно

6.20 Стальны матылёк (16+).
8.30 Унук касманаўта (12+).
10.05 На кручку! (16+)
11.50 Каханне ў вялікім горадзе (16+).
13.35 Метро (16+).

16.20, 4.30 Бабіна царства. 1—2 серыі (16+).
18.15 Дзень радыё (16+).
20.20 Арда (16+).
23.00 Начная змена (18+).
1.00 Размова (16+).
2.30 Шпіён (16+).

National Geographic

6.00 Навуковыя недарэчнасці (16+).
6.20, 12.40, 20.30 Варожая планета (16+).
7.10, 15.05 Інжынерныя ідэі (16+).
8.00 Дзікі тунец (16+).
9.35 Закінутыя скарбы мая (16+).
10.20 На плятах па Юкане (16+).
11.05, 16.40, 21.20, 1.15, 3.35 Аўта-SOS (16+).
13.30 Асушыць акіян (16+).
14.20, 19.45, 22.55 У пошуках праўды (16+).
15.55, 2.50 Расследаванні авіякатастроф (16+).
23.40 Апакаліпсіс: Другая сусветная вайна. Сезон (16+).
0.30 Ліхтугі за мяжой (16+).
2.00 Служба бяспекі аэрапорта (16+).
5.10 Гульні розуму (16+).

Discovery Discovery

8.00 Як гэта зроблена? (12+)
8.25, 18.30, 1.50 Залаты шлях Паркера Шнабеля (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Вялікі махінатар (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хуткія і гучныя (12+).
11.10, 15.45, 21.15 Як гэта зроблена? (12+)
12.05, 23.05 Паляўнічыя на рэліквіі (16+).
13.00 Браты Дызель (16+).
14.50, 3.40 Махінатары (12+).
19.25 Ратавальнікі-цяжкавагавікі (16+).
20.20, 5.30 Паляўнічыя на склады (16+).
0.00 Узрываючы гісторыю (12+).
0.55, 6.20 Хакер у дзікай прыродзе (16+).
2.45 Што хаваюць муміі? (12+)
7.10 Забытая інжынерныя (16+).